

логические черты и книжных, и литературных блогов. При этом блогинг является неотъемлемой частью современного литературного процесса и потому нуждается в дальнейшем углубленном изучении.

#### Литература

1. Брейнингер О. Блогеры и борьба против клип-культуры // Дружба народов. 2019. № 5. – С. 269–270.
2. Брейнингер О. Стереотипы про блогеров везде одинаковые // Дружба народов. 2019. № 2. – С. 251–253.
3. Положение о премии «Блог-пост. Премия за лучший книжный блог года» // Читаем вместе. Навигатор в мире книг: электронная версия журнала. 2019. 11 апреля. [Электронный ресурс]. – Режим доступа (свободный): <http://chitayem-vmeste.ru/news/blog-post>. – Дата доступа: 10.10.2021.
4. Рубанова, Т. Д. Инстаграм как площадка для читательского самовыражения // Вестник казанского государственного университета культуры и искусств. 2020. – № 3. – С. 45–49.
5. Фролова, А. С. Литературный блогер как законодатель читательской моды в среде городской студенческой молодежи // Ученые записки Алтайской государственной академии культуры и искусств). 2021. – № 1. – С. 64–71.

УДК 811.161.3'42

М. А. Салаўёва, дац., канд. філал. навук  
(МДЛУ, г. Мінск)

#### КАГНІТЫЎНЫЯ АСНОВЫ СУЧАСНАГА БЕЛАРУСКАМОЎНАГА МАСТАЦКАГА ДЫСКУРСУ

Паводле кагнітолога Дж. Лакафа, культурны наратыв будзецца вакол каштоўнасці, дамінантных паніяцій, якія фарміруюцца кагнітыйная структуры дыскурсу [5, с. 35]. Пад кагнітыйнымі структурамі маюцца на ўзве фрэймы, канцэптуальныя метафары і кагнітыйныя мадэлі [3; 4; 5].

Фрэйм — гэта структура, якая арганізуе фонавыя веды, у дачыненні да якіх інтэрпрэтуюцца канцэпты і якая выражаете семантычныя адносіны паміж цэлымі палямі ўзаемазвязаных канцэптаў [3; 4, с. 116; 5, с. 43]. Фрэйм рэпрэзентуе структуру з'явы ці досведу (тыповыя ўдзельнікі, абставіны, сцэнар дзеяння) і часта мае інтэнцыянальнае прапазіцыональнае выражэнне [4, с. 116].

Канцэптуальная метафара — гэта кагнітыйны механізм канцэптуалізацыі рэчаісанасці праз фарміраванне меркавання пра субъектыўныя досведы на аснове сэнсаматорнай дзеянасці [4, с. 45]. Канцэптуальная метафара задае і арганізоўвае іерархію канцэптаў у пэўнай лінгвакультуре, накіроўвае культурны наратыв [5].

#### 6. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ КНИГОИЗДАНИЯ

Фрэймы і канцэптуальныя метафары вызначаюць рознанакіраваныя адносіны паміж элементамі свядомасці і дыскурсу. Мы лічым, што гэта спрэвядліва і для мастацкага дыскурсу. Пры гэтым важна вызначыць, ці з'яўляецца канцэптуальная метафара «нацыя — гэта сям'я» ўніверсальнай для любой культуры, як сцвярджаюць Дж. Лакаф і М. Джонсан, альбо яна вызначаеца сацыякультурнымі асоблівасцямі асобных лінгвакультур [4; 5]. У межах вышэйназванай канцэптуальной метафары вылучаюцца дзе кагнітыйная мадэль як спосабы рэпредстаўленняў ідэалізаваных версій сям': «строгі бацька» і «клапатлівы бацькі» ('strict father' / 'nurturant parent') [5, с. 77]. Для даследавання беларускамоўнага дыскурсу важна ўдакладніць, ці назіраючы абедзве мадэлі ў сучасных мастацкіх дыскурсах, ці перавагае мадэль «клапатлівы бацькі/ клапатліва маці», як гэта было, на наш погляд, у папярэдні перыяды.

Разгледзеныя вышэй элементы з'яўляюцца як кагнітыйнымі, так і тэкставымі паніяціямі. У якасці апошніх яны даступныя для даследавання праз вывучэнне дамінантных канцэптаў культуры. Уяўляеца, што дамінантнымі будуть тыўкі канцэпты, якія выражаютэ каштоўнасці моўнай супольнасці. Аксіялагічна маркіраваныя паніяці могуць разглядацца як ключавыя канцэпты лінгвакультуры. Канцэпты лінгвакультуры трактуюцца такім чынам не ў вузкім сэнсе як семантычныя ўтварэнні, якія не знаходзяць наўпростых эквівалентаў пры перакладзе на іншыя мовы, а ў широкім як вербалізаваныя культурныя сэнсы, адзінкі ментальнасці, якія маюць адметнасць для нацыянальнай мадэлі свету [1; 2, с. 187].

Паколькі такія паніяці з'яўляюцца актуальнымі для дыскурсу, яны могуць выступаць у якасці ключавых словаў мастацкіх тэкстаў — гэта значыць выражаютэ асноўныя тэмы, ідэі ці вобразы літаратурных твораў і фарміраваць адпаведныя тэкставыя канструкты. Кагнітыйныя элементы вербалізовуюцца ў якасці тэкставых, што і дэманструеца ў даследаванні.

Сучасны беларускамоўны мастацкі дыскурс з'яўляецца шматгранным па тэматычнай насычанасці. Ён характэрны для аксіялагічнай разнастайнасці, нерыгіднасцю, але можна выдзеліць у ім пэўную лінію. Гэта асэнсаванне гісторыі беларускага народу з улікам здабыткай навукова-гістарычнага і ўпльvu сацыяльна-палітычнага дыскурсаў, праблематызацыя каштоўнасцяў самарэалізацый асобы і эманципаціі нацыі, філасофска-этычных, сацыяльна-палітычных тэм, эклагічнай тэматыкі і г. д.

Трэба адзначыць, што кагнітыйная структуры сучаснага мастацкага дыскурсу, нават калі і грунтуюцца на вечных, умоўна «універсальных»

каштоўнасных паняццях (напрыклад, «каханне», «любоў»), вербалізуюца з пазіцыі беларускай лінгвакультуры, часам з упывам сусветнай культуры, выяўляючы адпаведныя інтэртэкстуальныя сувязі. Гэта значыць, што, у адрозненіе ад, напрыклад, XIX стагоддзя, беларускамоўныя мастацкі дыскурс праблематызуе каштоўнасныя паняцці, канцепты ў беларускацэнтральнымі ключы (а не ў дачыненні да польскаямоўнай ці рускамоўнай культур), выпрацоўваючы альбо раскрываючы кагнітыўныя структуры, якія фарміруюць беларускую лінгвакультуру як самастойную частку сусветнага культурнага наратыву.

У той жа час канцепты, якія ствараюць цэласнасць, несунепрэчлівасць моўнай карціны свету, упісваюць ў сусветныя кантексты, незалежны ад вузкіх нацыянальных уяўлений. Такім чынам адбываецца рэфрымінг паняццяў у кірунку большай сэнсавай насычанасці, разнастайнасці фрэймавых роляў і звязаных з імі сценароў, сітуацый камунікацыі. Тлумачыцца такая асаблівасць наяўнымі сацыяльна-палітычнымі, эканамічнымі, культурнымі і тэхналагічнымі працэсамі, якія характарызуюць нащыт большай дыверсіфікацыі, чым у папярэднія перыяды, ахопліваемыя сучасным этапам развіцця беларускай мовы. У гэтym выпадку назіраеца часавы, культурны і эстэтычны рэфрымінг існых стэрэатыпаў.

Напрыклад, фрэймы, якія судзяносяцца з сацыяльнымі статусамі, дачыненнем да стварэння мастацкага дыскурсу ці ролі ў грамадска-палітычных працэсах эманісацыі беларускай нацыі і распроцоўваюць ў дыскурсе канца XVIII–XIX стагоддзяў, робяцца неактуальнымі ці мяніяюць склад і прагматычную афарбоўку: *мужык, селянін, пан, шляхціч, баба*. У гэтym шзыгату менавіты слова, якія азначаюць высокі сацыяльны статус (*пан, шляхціч*), набываюць значэнне гістарычнай і культурнай каштоўнасці ў сучаснай лінгвакультуре. Датычыцца гэта і лексем, якія ўступаюць у фрэймавы адносіны з вышэйназванымі: *шляхта, сядзіба, палац, замак*. Гэтыя элементы страчваюць негатыўную класавую афарбоўку і выступаюць у мастацкім дыскурсе як культурная спадчына беларускага народа, якая перадае адметнасць яго лінгвакультуры, дапамагае будаваць яго самасвядомасць і накірувае культурны наратыву.

Праблематызацыя статусаў у сучасным мастацкім дыскурсе будзецаца вакол канцептаў і адпаведных фрэймаў, якія ствараюць больш узвышанае, насычанае, глыбокае і разнастайнае ўяўленне пра каштоўнасную мадэль карціны свету моўнай асобы, у тым ліку і аўтара мастацкага дыскурсу: «інтэлігент», «інтэлектуал», «смагар», «даўніныфіцер», «канчына». Такім чынам, мяніяеца ўяўленне пра носьбіта беларускай мовы.

## 6. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС.

### ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ КНИГОВЫДАНИЯ

вы і стэрэатыпнага персанажа, які рэалізуе сацыяльныя фрэймы: гэта актант культуры, які валодае тымі каштоўнасцямі, якія былі жаданымі, але не наяўнымі ў папярэднім перыяды, — разумам і свабодай.

Калі звязніца да трактоўкі канцептуальнай метафары «нацыя — гэта сям'я», якая грунтуецца на ўяўлэннях пра маральнасць і дабрабыт, то можна заўважыць, што, у адпаведнасці з асаблівасцямі развіцця беларускага грамадства, гэтая метафара можа быць выкарыстаная для харкторыстыкі канцептуалізацыі речайнасці і адлюстравання яе ў мастацкім дыскурсу ў XIX-пачатку XX стагоддзяў.

У сучасным дыскурсе назіраеца адлюстраванне адноснай дэмакратызацый і гамагенізацый беларускага грамадства, што, на наш погляд, выражаетца ў выкарыстанні кагнітыўнага механізму «што добра/маральная для радзімы — добра для націй» і фарміраванні канцептуальнай метафары «нацыя — гэта радзіма». Садзейнічаюць гэтыму як аб'ектыўныя грамадска-палітычныя працэсы XX–XXI стагоддзяў, так і этымалагічны пагэнцыял слова *радзіма*, якое можа быць звязана з паняццем «радзіны» як роднасна і тэрытарыяльна цэласнай супольнасці. Таксама спрыяе і згадае вышэй дамініраванне на папярэдніх этапах канцептуальнай метафары «радзіма — маці», дзе назіраеца перавага кагнітыўнай мадэлі «клапатлівая бацькі», якая ўключчае фрэйм «маці». Пры гэтым канцепт «радзіма» праз акумуляцыю, рэфрымінг гістарычных фактав і актуальнае асэнсаванне ў мастацкім дыскурсе набывае вялікую насычанасць перыферыйнага поля і робіцца так званным «спрэчным», неадназначным канцептам [5, с. 177–179].

Апошняе можна праілюстраваць творамі папулярных сучасных аўтараў, якія, відавочна, апелююць да каштоўнасці мадэлі свету носьбіта мовы [2]. Так, у Віктара Марціновіча канцепт «радзіма» рэалізуецца чутчай у рамках культурна-гістарычнага фрэйму, што выражаетца ў тыме сувязі сучаснага беларускага дыскурсу з гісторыяй, звароту да прэцэдэнтных тэкстаў і імёнаў, постмадэрністскага выкарыстання твораў папярэднікаў ва ўласных тэкстах. У Андрушы Горвата «радзіма» — частка этнічна-тэрытарыяльнага фрэйму, у рамках каторага *радзіма* асцыруеца з малой радзімай, зямлёнай, культурай і гаворкай палешукоў, сувяззю з кроўнымі продкамі. У Альгерда Бахарэвіча «радзіма» ўваходзіць у культурна-сацыяльны фрэйм, у якім канцепт разгортаеца праз сувязь з прэцэдэнтнымі феноменамі (артэфактамі і дзеячамі) беларускай культуры, з мовай ў сацыяльна-гендэрнымі канспектамі іх існавання.

Нягледзячы на рознааспекцнасць аксіялагічна афарбаванага канцепту «радзіма», які фарміруе дамінантную канцептуальную мета-

фару, запатрабаванасць твораў згаданых аўтараў сведчыць пра тое, што пазначаныя фрэймы і мадэлі рэпрэзэнтациі рэчаіснасці актуальныя для сучаснага носябіта мовы і працэсаў канцептуалізацыі.

Асноўны вывад даследавання заключаецца ў tym, што кагнітыўныя асновы мастацкага дыскурсу пэўнай лінгвакультуры не з'яўляюцца ў поўнай меры ўніверсальнymi. Яны вызначаюцца агульнымі механізмамі працэсаў канцептуалізацыі, але сэнсавае напаўненне фрэймаў, канцептуальных метафор, кагнітыўных мадэлей залежыць ад сацыякультурных, гістарычных і палітычных варункаў развіція лінгвакультуры.

#### Літаратура

1. Воркачев, С. Г. Постулаты лінгвоконцептологіі / Карасик, В. И., Стернин, И.А. (ред.) Антология концептов. – Волгоград, 2005. – Т. 1. – С. 10–13.
2. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Монография. / В. И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002.
3. Минский, М. Фрэймы для представления знаний / М. Минский. – М.: Энергия, 1979.
4. Lakoff, G. Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to western thought / G. Lakoff, M. Johnson. NY: Basic Books, 1999.
5. Lakoff, G. The political mind: why you can't understand 21st-century politics with an 18th-century brain / G. Lakoff. NY : Penguin Books, 2008.

УДК 655.5(075.6)

А. Н. Царюк, студ.

Науч. рук.: Л. И. Петрова, проф.  
(БГТУ, г. Минск)

#### РЕДАКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАТЕЙ В ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ

Энциклопедия — однотомное или многотомное справочное издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения по одной или всем отраслям знания и практической деятельности, изложенные в виде кратких статей, расположенных в алфавитном или систематическом порядке. Статья — жанр научного текста, структурная единица энциклопедии. Ее цель — предоставить достоверные сведения о предмете, явлении или личности читателю, который, обращаясь к статье, желает ознакомиться с данным понятием. Содержит определение основного термина статьи, а также краткое описание сущности определяемого им понятия, явления, проблемы в общедоступной форме.

#### 6. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ КНИГОИЗДАНИЯ

При подготовке статьи к печати редактор пользуется методом редакторского анализа. Он дает возможность провести всестороннюю оценку рукописи, выявить и устранить имеющиеся в ней недочеты и подготовить ее к публикации. Статьи в энциклопедиях должны соответствовать современным представлениям о предметах, общественных явлениях, а также содержать новейшие данные по освещаемым вопросам [1].

Энциклопедия — систематизированный справочник, поэтому одним из важнейших требований, предъявляемых к такому изданию, является единообразие построения и подачи материала в однотипных статьях. Сведения в энциклопедической статье отличаются точностью и справочным характером. Форма подачи материала используется краткая и выстроенная по определенному плану. Могут приводиться различные точки зрения на предмет статьи. Выделяют различные типы статей: статьи-обзоры, статьи-справки, статьи-толкования, отличающиеся объемом раскрытия темы. Данное разделение важно и необходимо для редактора, работающего с энциклопедическими материалами для правильной классификации.

Подготовкой издания к выпуску занимается Главная редакция. Члены редакции рассматривают словари, типовые схемы статей, рекомендуют основной состав авторов и рецензентов, осуществляют научное редактирование статей и утверждают их, а также проводят общественное обсуждение наиболее важных статей.

Единообразие построения и подачи материала в статьях достигается путем работы отраслевых научных редакций совместно с редакцией словарника. На данном этапе определяются типы статей и разрабатываются их типовые схемы. Это важно для унификации и определения характера сведений, обязательных для каждой статьи.

Согласование отдельных разделов в статьях о государствах за рубежья осуществляется редакторами комплексных статей, которые располагают разделы в принятом для этого типа статьи порядке, проверяют наличие всех сведений, устраниют повторения, расхождения в данных. Отправление варианта статьи на общественное обсуждение после подготовки позволяет повысить качество справочности, а также обновить или уточнить отдельные формулировки и данные.

Статьи в энциклопедиях должны соответствовать современным представлениям о предметах, общественных явлениях, а также содержать новейшие данные по освещаемым вопросам. Необходимо, чтобы энциклопедические статьи продолжительное время были